

Жыццёвінкі

1. Была восень, халодная і дажджлівая. Амаль з усіх дрэў лісце асыпалася...

тат працаваў вядомы педагог-наватар з Кіраваградчыны Васіль Сухамлінскі.

ды трэба? Ведайце, з кім маеце справу, аднак!.. І яна горда трымала галаву, не зводзячы вачэй з кампосацы, які быў перад самым носам.

калі стаіць твар у твар з міліцыянерам ДАІ, паплылі кругі, і ён нават пакінуўся.

Даты Падзеі Любімы

Міжнародны дзень бяздомных жывёл. Адзначаецца па прапанове Міжнароднага таварыства правоў жывёл ЖША.

1920 год — нарадзіўся Леанід Ігнатвіч Бяда, генерал-лейтэнант, двойчы Герой Савецкага Саюза (1944, 1945).

Менахем перабраўся ў Палесціну, дзе стаў адным з лідараў падпольнай барацьбы леваруў супраць брытанскай адміністрацыі.

1961 год — нарадзіўся Раман Сцяпанавіч Маўльскі, беларускі педагог, доктар педагогічных навук.

Было сказана Уладзімір КАРАТКЕВІЧ, паэт, пісьменнік, публіцыст: «Твой за ўсё смяцка з сябе. Ніхто не крыўдуе».




СЁННЯ-ЗАЎТРА

пакараць: «Пакуль не звернешся да мяне як трэба, стой у кучы!»

Не паверыце, але так было. Кіно дый толькі! Учора мой сын прыводзіць тую самую дзюўчыну дадому і заўважыце: мама, тата, пазнаёмцеся... Аксана, мы вырашылі пабрацца шлюбам.

сустракаліся, і не раз. Таму настрой і мужа і жонкі адразу падняўся, і яны сабраліся да свайго выратавальніка.

Атрымаўшы дакументы, шчаслівы Грышакін павёз неўзабаве груз у Маскву. Там яго сустрэў прадстаўнік фірмы, для якой прызначаны груз.



Складу Лявон ЦЕПЕШ, г. Джэрджіяс

«БЕЛАРУСКАЙ БУЛЬБЕ СЛАВА...»

Па гарызанталі: 1. «Жніце, жнейкі маладая, у вас залатыя». З беларускай народнай песні «А ў нас сёння зажыначкі».

УП «ЖРЭО Цэнтральнага раёна г. Мінска» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЭБУЮТСЯ: СПЕЦІАЛІСТЫ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ): МАСТЕР

На слыху БАНКАЎСКІ РАБОТНІК ЗАГІНУЛА НА КАРПАРАТЫВЕ У Полацкім раёне на беразе возера супрацоўнікі банка адпачывалі ў сваім коле.

БРЫТАНСКІЯ ВУЧОНЫЯ ВІНАЙШЛІ «ІНДЫКАТАР СМЕРЦІ» Брытанскія фізікі винайшлі ўстройства, якое здольнае вызначыць, колькі чалавек засталася жывым, перадаючы інфармацыю.

СЁННЯ Месяц Першая квадранта 14 жніўня. Сонца Усход Запад Даўжыня дня

ЗАЎТРА Геамагнітная ўзрушэнні Віцебск 751мм рт.ст. +8...+11°С

УСМІХНЕМСЯ Пеш чым ажаніцца, паспрабуецца з выбраннай удваіць паклёдзе шпалеры.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь